

Наша жыццё становіца з кожным днём усё больш складаным. Калі даводзіца думаць пра хлеб надзённы, пажытак духоўны адыхадзіць на апошні план. Праблемы работнікай культуры, на жаль, застаюцца толькі іх праблемамі. Але да пары да часу...

Безумоўна, большасці мінчан хоць раз у жыцці даводзілася звяртацца да паслуг Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь. І, магчыма, усіх іх у той ці іншай меры закранулі праблемы, якімі жыве галоўная бібліятэка краіны, якая існуе з 1922 года. З 1932 года яна пераехала ў новы будынак, пабудаваны па праекту архітэктара Г. Ляўрова, у якім знаходзіцца і па сённяшні дзень. Цяпер кніжныя фонды Нацыянальнай бібліятэкі налічваюць больш за 7 мільёнаў экземпляраў. Колькасць чытачоў перавышае ўжо 37 тысяч чалавек.

Неяк склалася так, што самымі актыўнымі чытачамі бібліятэкі сталі студэнты ВНУ. Па ідэі, Нацыянальная бібліятэка ўяла на сябе ўсю нагрузкую, якую павінны несці на сабе бібліятэкі навучальных установ. Але справа ў тым, што пытанне камплектавання іх вучебнымі дапаможнікамі стаўці сёня пад сумненне: яны або зусім туды не паступаюць, або маюцца ў недастатковай колькасці. Весь і цягнуцца студэнты менавіта ў «Ленінку», бо ліцаць, што дзе-дзе, а там яны абавязковы знойдуць неабходную літаратуру.

Аднак нават Нацыянальная бібліятэка не мае магчымасці забясьпечыць усіх падручнікамі, бо ў яе фондах ёсьць толькі 2—5 экземпляраў падручнікаў. А калі яшчэ ўлічыць, што праблемы з камплектаваннем не абышли нават гэтую скарбніцу нацыянальнай культуры...


У гады існавання Савецкага Саюза ў бібліятэчнай сістэме краіны існавала цэнтралізаваное камплектаванне, г. зн. у галоўную рэспубліканскую бібліятэку дасылаўся абавязковы бясплатны экземпляр з Усесаюзнай кніжнай палаты, плюс адзін платны экземпляр абавязкова атрымлівалі з Цэнтральнай калектара наўковай кнігі. Такім чынам было гарантавана, што ніводная з выпушчаных новых кніг не знікне з поля зроку бібліятэкі.

З распадам Саюза ў бібліятэк з'явіліся сур'ёзныя праблемы. На працы 1991—1994 гг. наша рэспубліка яшчэ атрымлівала з Pacii адзін бясплатны экземпляр кніжных навінак, але з 1995 года такія паступленні спыніліся. На сённяшні дзень Нацыянальная бібліятэка гарантавана паступленне кніг, якія выпускаюцца толькі дзяржаўнымі выдавецтвамі Беларусі. У прынцыпе, існуе распаряджэнне, якое абавязвае ўсе існуючыя выдавецтвы прадастаўляць адзін бясплатны экземпляр Нацыянальнай бібліятэцы. Але з іх, як кажуць, што з гусі вада. Пракантраляваць іх дзеянісць практична немагчыма, да таго ж не існуе нікіх штрафных санкций за парушэнне распаряджэння.


Зусім сумная карціна назіраецца з паступленнем кніг з Pacii. Работнікамі бібліятэкі даводзіцца аса-біста або праз пасрэднікаў набываць іх у расійскіх кніжных магазінах за гроши, выдзеленыя дзяржавай. А грошовыя рэсурсы, якія вядома, не бясконцы. Асаблівую клю-паты ўзнікаюць з-за расійскіх пе-рыядычных выданняў, бо не на ўсе газеты і часопісы, якія выпускаюцца на тэрыторыі Pacii, можна пад-пісацца ў іншых краінах СНД.

З 1995 года ў Нацыянальнай бі-

ліятэцы ёсьць свой валютны раҳу-нак. Валюта неабходна ў першую чаргу для аформлення падлісці на замежных выданні (пераважна эн-цыклапедіі і даведнікі). Так, за вы-дзеленыя у 1994 годзе 50 тысяч долараў была аформлена падліска на 1994—1996 гады. У гэтым годзе ва-



Нацыянальная бібліятэка Беларусі: паміж мінулым і будучыніем



люта на раҳунак бібліятэкі пакуль не паступала.

Кіраўніцтва Нацыянальнай бібліятэкі звярнулася па фінансавую падтрымку ў некаторыя банкі, але дапамогі адтуль не атрымала.

У гэтай аперацыі сур'ённую дапамогу аказвае міжнародны кніга-абмен, які выконваецца 39 краінамі і 287 арганізацыямі (бібліятэкамі і інфармацыйнымі цэнтрамі).

Акрамя таго, вялікае значэнне для «Ленінкі» мае кніжная гуманітарная дапамога, якая паступае з Германіі, Англіі, Францыі, у прыватнасці, з боку фонду «Суйбер», Еўрапейскай гуманітарнага ўніверсітэта, інстытута Гётэ, пасольства Францыі.

Так, з 84.712 экземпляраў кніг, якія папоўнілі сковішчу Нацыянальнай бібліятэкі ў 1995 годзе, 27.445 экземпляраў з'яўляюцца замежнымі выданнямі.

З дзеяўністых гадоў у Нацыянальнай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь началося стварэнне аўтаматызаванай інфармацыйна-бібліятэчнай сістэмы, а з 1993 года ідзе стварэнне электроннага каталога. Ужо сёняння тут дзеянічаюць 70 аўтаматычных працоўных месцаў, 53 з якіх уключаны ў лакальную сетку. Фінансавую падтрымку праекта па аўтаматызацыі аказала, у прыватнасці, Беларуское аддзяленне фонду Copasac і ЮНЕСКО.

І ўсё ж трэба адзначыць, што на сённяшні дзень Нацыянальная бібліятэка Беларусі вырасла з «кароткіх штонікаў» і даўно ўжо не ўмяшчаеца ў памяшканні, ад-

ведзеная ёй.

Штодзённа да яе паслуг звяртаюцца калі 3 тысяч чытачоў, а штогодовая кнігавыдача складае 2,7 млн. экземпляраў кніг.

Магчыма, не ўсім вядома, што па першапачатковаму праекту архітэктара Г. Ляўрова меркавалася размішчэнне над галоўным корпусам вышыннага кнігасховішча. Спачатку яго будаўніцтва было адкладзена, а потым ад яго адмовіліся ўгугле. І толькі ў канцы 50-х гадоў бібліятэка была пашырана прыбудовай новага корпуса, які па сваім архітэктурнаму рашэнню ніяк не стасуеца з даваенным будынкам. У сувязі з tym, што будаўніцтва корпуса кнігасховішча так і не ажыццяўлялася, яго функцыі быў перададзены ў галоўны корпус, і плошчы чытальних залаў былі скарочаны.

Выходзіць, што памяшканне было цесным яшчэ падстагоддзя назад. І цяпер практична нічога не змянілася. Нацыянальная бібліятэка, акрамя галоўнага корпуса па вул. Чырвонармейскай, належыць будынку былога райкома партыі, які прымыкае да яго, будынку па вуліцы Кірава і Парыжскім праспекце.

Вось якая раскіданасць! А фонды Нацыянальнай бібліятэкі, міжтым, па сваёй сутнасці ўніверсалныя. Тут ёсьць выданні вядомай венецианскай тыпографіі Альдаў (XV—XVI стст.), Францыска Скарны, Івана Фёдарава, Пятра Мсіслаўца, кнігі вядомага рускага асветніка XVIII стагоддзя М. I. Новікава і інш. Акрамя таго, фонды захоўваюць ноты, карты, друкарскую

графіку, рукапісы і рукапісныя мік-рафільмы, грампласцінкі, касеты, дыскеты, кампакт-дискі, CD-ромы.

Адзінам выйсцем для Нацыянальнай бібліятэкі з'яўляецца будаўніцтва новага будынка. Рашэнне аб гэтym было прынята беларускім урадам, таксама было выдзелена месца ў мікрараёне «Усход». Праводзіўся конкурс, і сярод двух маскоўскіх і чатырох беларус-кіх праектных інстытутаў перамогу атрымала «Мінскпраект». Пра будынак, які яны праланавалі, работнікам Нацыянальнай бібліятэкі застасуеца толькі марыцы: на ўзроўні рабочага праекта ўсе далейшыя дзеянні, па прычыне адсутнасці грашовых сродкаў былі спынены. А між тым праланаваны праект улічвае ўсе сучасныя патрабаванні: ра-циональнае размішчэнне чытальных залаў, кнігасховішча, тэхнічных службай.

Ці варта марыцы пра нешта новае, калі нават рэканструкцыя памяшкання для аддзела рэдкіх старапіснай кнігі, якая вядзеца ў Старым горадзе, цяпнёца з 1983 года...

Міжволн прыходзіць да высновы, што час ідзе, а нічога не мянєца — культура па-ранейшаму фінансуецца па рашткаваму прынцыпу. Як можна разважаць аб адраджэнні нацыянальнай культуры, калі галоўная бібліятэка нашай краіны — яе скарбніца — у такім заняпадзе?

Надзея НІКАЛАЕВА.

На здымках: эскіз новага будынка Нацыянальнай бібліятэкі і праект бібліятэкі імя У. I. Леніна ўзору 1931 года.